

З ПЯРОМ ПА БУРЖУАЗНЫМ ДРУКУ КОНКУРС НА ГІМН...

1932 год «СЛОВА» атэставаў з сумным перапыткамі. За дзень да пачатку новага году орган «Крoсаў» памешчыкаў пісаў: «ЛІЧБА БЕСПРАЧУНЫХ У ВІЛНІ ПА КРЫСЕ, АЛЕ ПАСТАЙНА УЗРАСТАЕ. ТРЭБА ДУМАЦЬ, ШТО ЯНА ДАЙДЗЕ ДА 7.000 ЧАЛ. АБО РАЗАМ З СЕМЯМІ — ДА 14.15.000 АСОБ, У ТЫМ ЛІКУ НАЛІЧЫЛІСЯ 3.000 ДЗЯЦЕЙ».

Экалагічныя жыццёвыя цэнтры Заходняй Беларусі ажыравалі. Засяродзіліся фабрыка за фабрыкай, банкрутаў фірма за фірмай. Большасць магазінаў не працуе; усероўна няма пакупкоў. Крысе...

Вільяя становіцца герадам беспрацоўя. Пават на старонкі фашысцкай і сацыял-фашысцкай прэсы прабіваюцца яркія факты, якія з выключнай сілай маюць разак паглыбленне акалічнага крызісу. Збіраецца, напрыклад, агульны сход вільяйскага прафсаюза шаўноў. І што-ж? На сходзе вільяйцаў, што з 500 прысутных італьянствам у саўра «Няісты» для вільяйскага паб.

Катрацкія жыццёвыя і гэтых рэчах даёна на скончана. Слаба праходзіць работа на ўмяшчэння стада сацыялістычнага састару, сымпальнаму і гадоўна-дальна і сямейна.

Мясцовыя арганізацыі пачынаюць раіць павіны ў бліжэйшым дні дабіцца перамоў у ходзе жыццёвага тэатра.

Брыгада Бабурынскага мясалоўна-тэатра. Гальскі, Аляксандарскі, Грынштэйн, Шагоў, Казары, Парыс, Заганскі, Іваню, Аніскоў, Якія.

Думку «Кур'ера Віленскага» заража падхвале «Слова». «Слова» і «Кур'ер Віленскі» ўрадуць сядзець, засяваць рукаві і пачынаюць, таў скарэй, «баряць» з крызісам наогул і беспрацоўю і прыватнасці.

Бачыце урад, каб зайацца такім гупствам, як дапамагчы беспрацоўным, на мае іх злотых, ці зяе. Есць больш важныя справы, як напрыклад, пахрыстоўта да рэалізацыі ідэй «эквалацыя на Гехол». Трэба ж аддаваць мільёны на ўбраццянне, тым больш, што набліжаецца тае зявая Лёнданская «разборачная» канферэнцыя...

«ШТО КАЛІБ НОЖНАЯ СЯМ'Я ДАВАЛА У МЕСЯЦ ПА 80 ГРОШАў».

Дарожнікі БССР выканаюць план будаўніцтва. Да 1-й Усебеларускай канферэнцыі рабочых чыгуначна-партвана і шасэйна-дарожнага будаўніцтва.

Замест ударнай работы — самацёк

Клічускі, Асіпавічкі, Пярэцкі, Старадубскі, Бабурыскі і Гаўскі робітні папугаў у хваляе жыццёвага тэатра. Па 7-мі сямействах шчыра жыць вельязагодзе застат на дзевяцімі дзясотымі паселішчаму, кулацка-залежна тэатрамі не атрымаў шчыра шчырых заданьняў.

Большасць раённых брыгадараў, якіх выкарыстоўваў у вёсках і калгасах, які ўзьяваюць пачынаць ад жыццёва-загатаўчых і ішчымі гаспадарства — пачынаюць кампаніі. У Асіпавічкі раёне брыгадзёр раёнаму, прывабліўшы ў Ілюскі сельсавет, замест прывабліўшы работы на загатаўчых заўважэнняў работай. Некаторыя арганізацыі Старадубскага раёна, замест выслапачынаў пачынаюць, Бабурынскаму мясалоўна-тэатрамі да прысьцяды ў Стараў Ларот жыццёвы для засяляччых пабрыгадзёр у місё.

Клічускага раёна, прывабліў ад сямі жыць вёскаў, якая пачынае быць занадта на пачыне загатаўчым прунітам райкалсаўсозу. Прынята жыццёва накіроўваецца сацыялістычнасцю у саўра «Няісты» для вільяйскага паб.

Катрацкія жыццёвыя і гэтых рэчах даёна на скончана. Слаба праходзіць работа на ўмяшчэння стада сацыялістычнага састару, сымпальнаму і гадоўна-дальна і сямейна.

Мясцовыя арганізацыі пачынаюць раіць павіны ў бліжэйшым дні дабіцца перамоў у ходзе жыццёвага тэатра.

Брыгада Бабурынскага мясалоўна-тэатра. Гальскі, Аляксандарскі, Грынштэйн, Шагоў, Казары, Парыс, Заганскі, Іваню, Аніскоў, Якія.

Думку «Кур'ера Віленскага» заража падхвале «Слова». «Слова» і «Кур'ер Віленскі» ўрадуць сядзець, засяваць рукаві і пачынаюць, таў скарэй, «баряць» з крызісам наогул і беспрацоўю і прыватнасці.

Бачыце урад, каб зайацца такім гупствам, як дапамагчы беспрацоўным, на мае іх злотых, ці зяе. Есць больш важныя справы, як напрыклад, пахрыстоўта да рэалізацыі ідэй «эквалацыя на Гехол». Трэба ж аддаваць мільёны на ўбраццянне, тым больш, што набліжаецца тае зявая Лёнданская «разборачная» канферэнцыя...

«ШТО КАЛІБ НОЖНАЯ СЯМ'Я ДАВАЛА У МЕСЯЦ ПА 80 ГРОШАў».

Дарожнікі БССР выканаюць план будаўніцтва. Да 1-й Усебеларускай канферэнцыі рабочых чыгуначна-партвана і шасэйна-дарожнага будаўніцтва.

Большавіцкімі тэатрамі ўжываюць

Калгасы ўваравіч перавыканалі кварталныя заданні. УВАРАВІЧЫ. (Наш нар.). ПЕРАДАВІЦЫ КАЛГАСЫ ўВАРАВІЧКАГА РАЕВУ ПАКАЗВАЮЦЬ УЗОРЫ БАРАДЫБЫ ЗА ВЫКАНАНЬНЕ СВАІХ АБАВЯЗАЦЬСТВАў ПА ЗДАЧЫ ТАВАРНА-ПРАДУКЦЫЙ МАСА ДЗЯРЖАВЕ.

ПЕРАДАВІЦЫ ПАСАВОНА СІБЕ ДА 1-ГА ЛЮТАГА 1932 ГОДУ ПАВІННА БЫЦЬ ВЫКАНАНА 45 ПРОЦ. КВАРТАЛЬНАГА ПЛАНУ ЖЫЦЦЬВЕЗАГАТОВАК. УЖО ПА 15-ГА СТУДЗЕНЬСКАГА РАБЕВУ ВЫКАНАНЫ ПЛАН НА 41 ПРОЦ. ЗДАНА 718 ЦЭНТН.

ПАСАВОННЫ КАЛГАСЫ ЯН ТОЛЬКІ ВЫКАНАЛІ, АЯР І ПЕРАВЫКАНАЛІ КВАРТАЛЬНЫЯ ЗАДАННІЯ. ТАК, КАЛГАС ІМЯ ВАРЫШАВА ЗДАў 108 ПРОЦ. ПЛАНУ КАЛ-ПЕРАМОГА — 204 ПРОЦ. КАЛГАС ІМЯ ЛЕНІНА — 110 ПРОЦ. «ДРУЖБА» — 96,1 ПРОЦ. ЗНАЧНАЯ ЧАСТКА КАЛГАСАў ВЫКАНАЛА ПАЛОВУ СВАГО КВАРТАЛЬНАГА ЗАДАННЯ.

ГЭТЫЯ ПОСЛЕДНІЯ ЖЫЦЦЬВЕЗАГАТОВАК ДАСЯГНУТЫ І ВЯШНІЕ РАЗГОРТАВАННЫ ПЫРОКАВ МАСАВА РАСТУМАЧАЛНАЯ РАБОТЫ СЯРО КАЛГАСЫНАКА І УГЛОБОЧНЫЯ І АРГАНІЗЫЧНЫ РАПАРТОў ДА ХІУ ЗБЕЗДУ К-В-ОБ ТОЛЬКІ ЗА 2 ДНІ КАЛГАСЫ Чырвоныя АБОЗМІ ЗДАў 28 СЕНТЕНЬ, 12 АБЕЦ 7 РАРОў І НЕКАДЫ ПЯЦЯТ КАЛГАС «Чырвоны ПЛІХ», ЗДАў Чырвоныя АБОЗМІ 4 ВАЗЫ СЫВЕНЬ.

ДАСЯГНУТЫЯ ПОСЛЕДНІЯ ЖЫЦЦЬВЕЗАГАТОВАК ПАВІННЫ БЫЦЬ ЗАМАНАВАННЫ НЕАХОДНА БЕЗАДКАДНА ЛІВДАВАЦЬ АДСТАВАНЬНЕ АДКАСОБНАГА СЭКТАРУ.

А. КАЗІМІРАў.

За драпежнікі забой жыццёвы — да суровай адказнасці

Чачэрыскі. У Чачэрыскім раёне плян жыццёва-загатаўчых у чадзёвчым квартале быў выкананы на 47 проц. Ныма нахвельных тэатраў і ў першым квартале бігучага году. Асабліва адгэна Бушынскай сельсавет.

Сельсавет і партэйкама не правялі ніякай арганізацыйна-масавай работы для набыццыва калгасніцкай адказнасці — бачылі і сэрэжыкоў на выкананне пляну жыццёва-загатаўчых. Камісія і сямейні сельсавету бачылі, як актывіст у гэтым раёне.

У той жа час кулацкі элемент вядоў агітацыю за драпежнікі забой жыццёвы і ўраў пляну загатаўчых. На прыняты тэатра на сельсавете драпежнікі сабта 46 штук рэзатый жыццёвы, акалітракчэнага райкалсаўсозу.

Райкалсаўсоз і пракуратура прынялі меры да прыняцця вельязагод у драпежнікі забой жыццёвы да суровай адказнасці.

Плян ільязагатаван па БССР выканан толькі на 52,9 проц.

Па прыкладу калгасу Калышанскага сельсавету, змагацца за высокую якасць апрацоўкі і большавіцкі тэатры загатаван 52,9 проц.

ПЕРАДАВІЦЫ ДАНЫХ ПАКАЗАНАў НА 31 СТУДЗЕНЬСКАГА ПЛАНУ ІЛЬ-ИЗАГАТОВАК ПА БССР ВЫКАНАНЫ НА 52,9 ПРОЦ. У ТЫМ ЛІКУ КАЛГАСАМІ МТС — НА 50 ПРОЦ., ІНШЫМІ КАЛГАСАМІ — НА 78,8 ПРОЦ., АДКАСОБНЫМ СЭКТАРАМ — НА 36,4 ПРОЦ.

САУГАСЫ РЭСПУБЛІКІ ВЫКАНАЛІ ПЛАН НА 113 ПРОЦ. ТЭАТНЫ ІЛЬИЗАГАТОВАК УСЕ ЛІЧЭ НЕДАДУЖА-ПЛА ІНЗІ-ИЯ. ПРЫРОСТ ЗА АДНОШНОЮ ПІНДЗЕНЬКУ СЕКАДАЕ УСІГО 1,1 ПРОЦ. АСАБЛІВА АДСТАВІЛА ВУЧАСТКА ЗБЯў-ІЕНДКА АДКАСОБНЫЯ СЭКТА-РА. СЮДЫ ПАТРОБНА НАКІРАВАЦЬ УСЕ СІЛЫ.

РАЗГОРТАВАННЫ МАСАВА — ШЛІТЭГНУЮ РАБОТУ СЯРОў КАЛГАСЫНАКА І АДКАСОБНЫКА — БЕДНІКОў І СЕРАДНІКОў, ПЕРАНО-СЯЧЫ ВОПЫТ ПЕРАВАДЫК КАЛГАСАў І АДСТАЮЧЫХ. — УСЕ ПАРТ-АРГАНІЗЫНІ (У ПЕРШЮ ЧАРУ ІЛЬИЗАГАТОВАК) ПАВІННЫ ЗАБЯСПЕЧЫЦЬ КРУТЫ ПЕРАЛОМ У ТЭАТНА ІЛЬИЗАГАТОВАК.

Узор большавіцкага змаганья за лён

ЛЕНА. (Ад пачатка сям. нар.). Калгасы Калышанскага сельсавету (іх 16) пачынаюць узоры большавіцкага змаганья за скарочаны тэрмін перапрацоўкі ільну, за высокую якасць валлака, за асавачасова выканава абавязкаў перад дзяржавай па зяачым таважна-прадукцый. Багаць волат гэтай гераічнай барацьбы за лён павінен стаць агульным звычактам.

Ільну ў калгасе Калышанскага сельсавету выдана пасява 375 гект. Раёны пасеву забяспечылі раёнаму ўборку, расыла, паліў са сьпецішчэў. Масава перапрацоўка разгарнулася ў шчыра пераважы і пачату каапірацыя.

Партэйкама і сельсавет правялі ільну масава — растумачальную работу. Усе калгасы ўключыліся ў ўсебеларускі конкурс на лепшую і тэатрычную перапрацоўку ільну і здыку яго дзяржаве. Разгарнулася сацыялістычная спаравітва паміж калгасамі, сельсаветамі брыгадзямі і ўвары брыга-ДА. Калышанскі сельсавет выкаліў на спаравітцы Замацкі і Вельякоўскі сельсаветы. Аргбрат выбары раёнаму газету «Ленскі шлях».

Перапрацоўка ільну ільну выкаліў на ўрадуноу, на трохналічым выкалі. Праваці паставілі 52 брыгады. Для кожнай брыгады была прымавацца зямля або ён на сумі ільну. Суміны ўночы, а міль ўдзень. У сярэднім складалася з 2-3 круцішчынкаў машыны. аднаго сумішчынка, аднаго падавашчыка і 4-5 тра-ПІЛІЧКАў.

Работа праходзіла ўм аснове зьмелі-стычна, з улікам работы кожнага ў пасявоў. Воры пераважылі сь-СІСТАМАЧКА. Круцішчыні замест 3,5 мінт тэатры выкаліў на 3 мінт. і больш. Кожная брыгада ў дзень на-ПІШЛА ад 60 да 120 гект. шчытага ва-ЛІКА. Траваля ішо сьпедама за жыццёў. Для траваляччых была ўста-ВІЛЕНА норма ў 16 гект., але гэта норма лепшымі ўварыцамі з дня ў дзень перавыконвалася і даходзіла да 20-25 гект.

2

Н

„БАЛЬШАВІКІ ПАВІННЫ АУЛАДАЦЬ ТЭХНІКАЙ... ТЭХНІКА
Ў ПЭРЫЯД РЭКАНСТРУКЦЫІ ВЫРАШАЕ УСЁ...“
(3 прамозы тав. СТАЛІНА на канфэрэнцыі
работнікаў прамысловасці 4 ІІ—1931 г.)

„АСНОЎНАЙ І РАШАЮЧАЙ ГАСПАДАРЧАЙ ЗАДАЧАЙ ДРУ-
ГОЙ ПЯЦГОДКІ ЗЬЯЎЛЯЕЦА СТВАРЭНЬНЕ НАВЕЙШАЙ
ТЭХНІЧНАЙ БАЗЫ ДЛЯ ЎСІХ ГАЛІН НАРОДНАЙ ГАСПАДАРКІ“
(3 тэзісаў да XVII усесаюзнай партканфэрэнцыі)

НОВЫЯ ВЫТВОРЧАСЬЦІ, АСВОЕНЫЯ ПРАМЫСЛОВАСЬЦЮ
ВСНГБ У 1931 Г.

Table with 2 columns: Product name and quantity/price. Items include: Фрэзерны торф, Ізапліты, Эфектыўная цэгла, Плугі „ДТЛРМ“, Бораны „Ганкю“, Жмыхадрабілі, Карнярэзкі.

НОВЫЯ ВЫТВОРЧАСЬЦІ, ЯКІЯ БУДУЦЬ АСВОЕНЫ ПРА-
МЫСЛОВАСЬЦЮ ВСНГБ У 1932 Г.

Table with 2 columns: Product name and quantity/price. Items include: Сіласарэзкі „Інтернацы-анал“, Прыстасаваныя для драб-лення кармоў з гальяна на 450 т. р., Бораны эвенныя, Сьвідравальныя варштаты св. 40 мм., Тачальныя варштаты, Корма-парнікі, Рошчынамяшалкі стация-нарныя.

Важнейшыя прадпрыем-
ствы, якія павінны
ўвайсці ў строй у
1932 годзе

- БРУЧУЛСКІ ЦЭМЭНТНЫ ЗАВОД. ШЭЛОЗАВОД — ГОМЕЛЬ. ТРУБА-ЛІЦЫНЫ ЗАВОД — МАГІ-ЛЕГ. СЕРА-КУГЛЯРОДНЫ ЗАВОД. КЛІШЭВІЧЫ ЗАВОД. ДВА ЗАВОДЫ ТЭРМА-БЛЕТНЫХ КАМЕНЬНЯЎ — МЕНСК, ГОМЕЛЬ. ЗАВОД ТОЛЬ-ФАЭРЫ — БАРЫ-САР. 3 ФІБРАЛІТНЫХ ЗАВОДЫ — ВОР-ША, КЛІМАНІЧЫ, ІВАНАЎКА. 2 ЗАВОДЫ НА ВЫРАБОТКУ СІ-ЛІКАТА — АРГАНШУМА — ВІЦЕБСК, БАБРУСК. ЧАРАШЧЫ ЗАВОД — КРУПІКІ. ЗАВОД АГІТАРЫВАЛАЯ ЦЭГЛЫ — ЧАБУСЫ. 2 ВАПНАТЫХ ЗАВОДЫ — КЛІМ-АВІЧЫ, ІВАНАЎКА.

Заваёваем экана-
мічную незалеж-
насьць

ВІЦЕБСК (БЕЛТА). НА ПАНЧОШНА-ТРЕКАТНЫМ МАБІНАЦЕ ІМЯ КІМ ЗАГАДЧЫК ЦЭ-ХУ ТАВ. ГОФМАН І ЯГО ПАМОЧНІК ТАВ. ЛІСІОН ПРЫСТАСАВАЛІ СПЭЦЫ-АЛЬНЫЯ ВАРШАТЫ ДЛЯ РАМОНТУ ІГОЛАК. ГЭТА ДАЕ ЗНАЧУЮЮ ЭКА-НОМІЮ ГРОШАІ І ЧАСТОВА ВІЗ-ВАЛЯЕ ТРЫКАТНЮЮ ПРАМЫСЛО-ВАСЬЦЮ АД ЗАВОДУ ІГОЛАК 3-ЗА-МЯЖЫ.

ЗАВОД „КАМУНАР“ БУДУЕ ПЕРШЫ Ў САВЕЦКІМ
САЮЗЕ БУЛЬБЯНЫ КАМБАЙН

У якасьці забесьпячэньня пашырокага выкананьня вя-лікай праграмы амплята, заключанага году пяцігодкі і асабліва складанай тэхнікі мэтазалежнай вытвор-часьці, м. інжынерна-тэхнічнай работніку заводу «Ка-мунар», да галавы гістарычнай працы т. Сталяна аб аўладанні тэхнікай, баром на сёбе наступны абавяз-касьці:

рацыяналізатарскіх прапалоў ад рабочых і 300 ад ІТР. — Поўнасьцю рэалізаваць на працягу 1 кварталу дру-гую пазыку рабочых прапалоў імя XVII партканфэ-рэнцыі. — Забесьпячыць выпуск праз заводны тэхнікум 25 тэхніку майстроў. — Перавысць на стандарт дэталі наступных машы: помпаў, кружалнага абсталаваньня, тачальнага, бе-тонных варштатаў, соладрабляак і цёкаў. Інжынерна-тэхнічны работніку заводу «Камунар» ба-руць на сёбе шэфства і абавязак забесьпячэньня свая-савы выпуск першага ў ССРС бульбянога камбайна. Мы таксама абавязваемся сваячэсна выканаць запавя-дзайнітва Магілёўскага трыбунна заводу. Абшчынам сёбе ударшамі імя 4-га, запавядаючага году пяцігодкі.

Шэрэнга перадавікоў

ПРАМОВА ТАВ. СТАЛІНА БА АУЛАДАННЯ ТЭХНІКАЙ ВЫПІКАЛА ВПЛІВАЮЧЫІ ЭНТУЗІЯЗМ РАБОЧАЕ КЛАСЫ І ШЫРОКІІ ПРАЦОУ-НЫХ МАС У СПРАВЕ ВЫНАХОДЗТВА І РАЦЫЯНАЛІЗАЦЫІ, НАКІРА-ВАНЫ НА БАРАДЗЬЦУ ЗА ЭКАНАМІЧНУЮ НЕЗАЛЕЖНАСЬЦЬ, ЗА ЗАБА-ВАНЬНЕ ТЭХНІКІ.

НОВА ДАБ ЭПАЧНУЮ ЭКАНОМІЮ МАТАР'АЛУ ЭКАНАМІЧНЫ ЭФЭКТ — 1.112 РУБ.

480 тыс. руб. эканомі! РАБОЧЫ ПАПЫРОВАЯ ФАБРЫКА «ГЕОРГ ПРАЦЫ» (ДОБРУШ) ТАВ.

КАНСТРУКТАР ЗАВОДУ ІМУ ДОМБАЛІ (БАРЫСАЎ) ТАВ. САР-ОІН ВІЙНАШАЎ ВАРШАТАТ ДЛЯ ЗАПРАЖЫ КРАМКОС ШІЛФЭІІ, ЭКАНАМІЧНЫ ЭФЭКТ ДА 10 П. Ц.

РЫБ. ШТО ЗНАЧНА СКАРАЧАЕ ПА-ТРАБЕ У ПАСАХ ЭКАНАМІЧНЫ ЭФЭКТ АД ГЭТАЙ ПРАПАНОВЫ — 50 ТЫС. РУБ.

КАНСТРУКТАР ВІЦЕБСКА АБУ-ЛІЯНА ФАБРЫКА ТАВ. АРШ ВІ-НАШАЎ ВАРШАТАТ ДЛЯ ШІЛФЭІІ

Бульбяны камбайн РАБОЧЫ САГАСУ «СОРМАСЭ», АРШАНОГАГА РАВНУ, ТАВ. КАЗЛОЎ СКА І. ВЫНАШАЎ КАМБАЙН-БУЛЬ-БАКАНАЛІКІ, ЯКІ СТВАРЭА ПЕРА-ВАРОТ У СЕЛЬСКАЙ ГАСПАДАРЧЫ, ЧАРАШЧЫ РАСПРАВАШНЫ ЗАВОД «КАМУНАР» (МЕНСК), ЯКІ ЗА-РАЗ І ПРЫСТУПА ДА ВІДЗУМУ КАМБАЙНА.

ШІЛКА ДА АХОУВАЮЧЫХ ПРЫСТА-САВАЎНІЯ. ЭКАНОМІІ АД ГЭТАГА ВІНАХОДЗТВА — 5.000 РУБ. А-РАЧА ГЭТАГА ЁН ВІЙНАШАЎ ІШНО НАЧНА — ПРАЦЫЖНЫ ВАРШАТАТ, ШТО ДАЕ ЭКАНОМІІ 6.000 РУБ. І ШМАТ ІШНЫХ ВАРШТАТЭІІ ВІНА-ХОДЗТВА, ЯКІІ ПОЗНАСЬЦЮ ЁНЫ ВАПНАЦА НА ЗАВОДАХ МЭТАЛІІІ-РАПОУЧАЙ ПРАМЫСЛОВАСЦІ ССРС.

ВАЖНЕЙШАЯ ЎМОВА ПЕРАМОГІ НА ТРАНСПАРЦЕ

Страна аўладаньня тэхнікай, якая ў перыяд рэканструкцыі вырашае ўсе, зьяўляецца агульнавядомай і адной з найважнейшых умоваў перамогі на ўсё агульнай пазыцыі перамагчы і заважыць у чаргавым, заключыць годзе пяцігодкі.

Тэхнічную прапалату неабходна павялічыць вышэйшым чынам увясць з дэталі-шымі работнікамі рацыяналізацыі і вынаходства. Для гэта, каб усёсці рацыяналізатарскую прапалату, трэба добра ведаць, вывучыць свой пачатак работ.

Тэхніку—на службу сацыялістычнай
рацыяналізацыі
Абавязкасьці ІТР НДІ прамысловасці

Інжынерна-тэхнічны персанал ІІ-спартыстнае тору ў папяронай кастры Ільну-даўгуну ў папяронай вытворчасьці; скарэстнае шчытур-біных адістаў для вырабу фіаіграну.



Т. ЯРУМСКІ

Шэўная прамысловасьць ССРС вызваліцца ад ім-
парту абсталаваньня

У 1931 годзе шэўная прамысловасьць ССРС дабілася пэўных дасягненьняў у асваеньні навейшай тэхнікі, ва ўдаскарэньні і рэканструкцыі шэўных машынаў.

Меншій ўдзелі «Экспэдыцыя» «Навукарада» Грыгорыя, Гофмана, Гофмана, Філіпа, Яі-моўска, Серафіна, Вялікаў, Ур-бан, Зялічона, Шыфрына.

Выданьні тэхлітаратуры—Большавіцкія тэмпы

Одноразовы тэхнічнай прапалату тэхнічнай літэратуры, вывучыць са-лістэму журналі, усе воль тэхнічнай літэратуры зьявіцца адно з асноў-ных, арганізатарскіх умоваў і ў са-вядомым аўладаньні тэхнікай адміністрацыі вывучыць ролю.

Але рынак у гэтым годзе абмяжа-ўсёй прасьцяжэнае рэагаваньне зб тэй сытуацыі, наўбавіце і бінарэтарна-ме, з пільні адносіцца ў выхадзе ВСНГ да тэхнічнай прапалату да выданьні тэхнічнай літэратуры.

Новая Ільнамалатарня

Калгасны т.т. Ц. БІНАЎ І А. ШВА-РЧАНКА (назва імя Чаронова, Лявонья-скага раёну) пачылі 1931 году экан-астрычны ільнамалатарню, прадукцы-насьцю ілюс у 2 разы перавысць мо-насьцю малатарні тэну «Экспэ». Работ-нае машыны былі правераны на прак-тыцы ў часе ўборачнай кампаніі міну-лага году. Малатарня абмалочыла 15 ка-ліліну ў годзіну, або ўрадылі з 5 га.

